

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9

На дзяржаву спадзявайся, але і сам старайся

Віцэ-спікер Савета Рэспублікі
наведала Дом дзіцяці ў папраўчай калоніі

Адна з першарадных задач дзяржавы заключаецца ў абароне і падтрымцы дзяцінства і мацярынства. Пра гэта на мінулым тыдні заявіла журналістам намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, старшыня Беларускага саюза жанчын Марыяна Шчоткіна пасля цырымоніі адкрыцця Дома дзіцяці ў папраўчай калоніі №4 Гомеля.

У Доме дзіцяці выходзяцца дзеці ва ўзросце да трох гадоў, народжаныя ў калоніі. Па словах віцэ-спікера верхняй палаты беларускага парламента, дзяржава робіць усё неабходнае, каб дзеці ні ў чым не мелі патрэбы, раслі ў годных умовах. «Бо ўсебаковая абарона дзяцей, незалежна ад таго, дзе яны нарадзіліся і хто іх бацькі, заўсёды знаходзіцца ў цэнтры ўвагі ўлад, з'яўляецца першараднай задачай дзяржавы», — падкрэсліла намеснік старшыні Савета Рэспублікі.

Разам з тым Марыяна Шчоткіна адзначыла, што «маці, якія воляй лёсу апынуліся ў месцах пазбаўлення волі, у будучыні неабходна ўзважана ставіцца да прыняцця рашэнняў, паколькі менавіта яны нясуць адказнасць за сваіх дзяцей». Толькі яны ў сілах зрабіць так, каб іх дзеці былі шчаслівыя, выраслі ў любові, атрымалі адукацыю, знайшлі сябе ў жыцці.

Крок у бок Азіі

Намеснік старшыні Савета Рэспублікі
правяла сустрэчу з паслом Азербайджана

На мінулым тыдні намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Марыяна Шчоткіна сустрэлася з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Азербайджанскай Рэспублікі ў нашай краіне Лаціфам Сейфадзін аглу Гандзілавым.

Быў абмеркаваны шырокі спектр актуальных пытанняў двухбаковых адносін, у тым ліку міжпарламенцкае ўзаемадзеянне і гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Бакі выказалі ўзаемную зацікаўленасць у далейшым пашырэнні ўзаемавыгадных сувязяў. У сустрэчы таксама прыняў удзел старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рахманаў.



Па адным шляху. Шаўковым

Сяргей Рахманаў правёў шэраг сустрэч
з прадстаўнікамі Турэцкай Рэспублікі

Плённым выдаўся мінулы тыдзень для старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргея Рахманава. Ён правёў дзве сустрэчы з прадстаўнікамі Турцыі, а таксама выступіў перад выкладчыкамі і студэнтамі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусі.

Сенатар сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Турэцкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Кезбан Нілванай Дарамай. Бакі падрабязна абмеркавалі стан і перспектывы развіцця беларуска-турэцкага міжпарламенцкага ўзаемадзеяння, а таксама шырокі спектр пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, культурнай і іншых сферах.

Праз некалькі дзён пасля гэтай падзеі адбылася сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі і ў той жа час кіраўніка рабочай групы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па супрацоўніцтве з Парламентом Турэцкай Рэспублікі Сяргея Рахманава з першым намеснікам міністра замежных спраў Турцыі Ахметам Ыылдызам. Бакі падрабязна абмеркавалі пытанні пашырэння беларуска-турэцкага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, адукацыйнай, турыстычнай сферах і іншых галінах. Асабліваю ўвагу прысутныя скіравалі на ўдзел Беларусі і Турцыі ў будаўніцтве эканамічнага пояса «Шаўковага шляху». У заключэнне спадар Ахмет Ыылдыз запрасіў парламенцкую дэлегацыю Рэспублікі Беларусь наведаць Турцыю для абмеркавання напрамкаў двухбаковага ўзаемадзеяння.

У рамках правядзення адзінага дня інфармавання Сяргей Рахманаў на мінулым тыдні выступіў перад прафесарска-выкладчыцкім складам і навучэнцамі ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь на тэму «Саюзная дзяржава: 20 гадоў сумеснага развіцця». Падчас дыскусіі быў абмеркаваны шырокі спектр пытанняў міжнароднага супрацоўніцтва з улікам інтарэсаў Беларусі.

Вераніка ПУСТАВІТ.
pustavit@zviazda.by

БЕЗ МЕЖ

І ДАПАМОГА ЛІДСКАМУ ЗАМКУ

Польская парламенцкая дэлегацыя наведла нашу краіну

На працягу мінулага тыдня беларускую сталіцу наведла дэлегацыя ад ніжняй палаты польскага парламента. Яе ўзначаліў старшыня польска-беларускай парламенцкай групы, дэпутат сейма Адам Андрушкевіч. Перад сустрэчай з членамі Асацыяцыі польскага бізнесу ў Беларусі ён падкрэсліў, што галоўнай мэтай візіту польскіх парламентарыяў з'яўляецца развіццё перш за ўсё гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва.

Уладзімір ПАНЦЮХОЎ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па эканоміцы, бюджэце і фінансах, канстатаваў, што «ўзаемаадносіны нашых дзвюх краін развіваюцца павольна, але правільна». Ён нагадаў, што падчас мінулага прыезду гасцей была агучана неабходнасць правядзення Форуму рэгіёнаў Беларусі і Польшчы.

Па словах старшыні Пастаяннай камісіі, адказнасць за падобнага плана мерапрыемствы традыцый-

на бяруць на сябе менавіта парламентарыі. «Форум — гэта пляцоўка, дзе можна паказаць сябе, задаволіць уласны інтарэс і замацаваць гэта афіцыйна», — падкрэсліў Уладзімір Панцюхоў. Менавіта таму ён спадзяецца, што ўзаемныя парламенцкія візіты польскага і беларускага боку ўжо ў маі гэтага года канчаткова высветляць дату і форму правядзення Форуму рэгіёнаў нашых краін.

У сваю чаргу Андрэй НАВУМОВІЧ, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі, кіраўнік працоўнай групы Нацыянальнага сходу Беларусі па супрацоўніцтве з Парламентом Рэспублікі Польшча, растлумачыў, што дыялог з дэпутатамі Польшчы выбудаваны адкрыты і давяральны. «У нас няма закрытых тэм, мы абмяркоўваем усе пытанні — ад палітыкі і эканомікі да сацыяльнага развіцця, уключаючы ахову здароўя, культуру і адукацыю. Акрамя таго, мы разлічваем на прыцягненне польскіх інвестыцый, польскага капіталу ў Беларусь».

Андрэй Навумовіч таксама адзначыў, што ў межах візіту польская дэлегацыя наведвала ў тым ліку і Лідскі замак. «Я з'яўляюся дэпутатам ад Лідскага рэгіёна, таму мне б хацелася, выкарыстоўваючы магчымасці трансгранічнага супрацоўніцтва, прыцягнуць сродкі польскіх інвестараў для завяршэння яго будаўніцтва», — падкрэсліў дэпутат і адзначыў, што такая прапанова ўжо агучана калегам з Польшчы і будзе абмяркоўвацца.

У сваю чаргу, старшыня польска-беларускай парламенцкай групы Адам Андрушкевіч адзначыў, што галоўная задача візіту — абмеркаванне эканамічных пытанняў. «Наша сённяшняя сустрэча і ўвесь візіт у Беларусь праходзіць пад знакам эканамічнага супрацоўніцтва, таму мы сустракаемся не толькі з дэпутатамі, але і з прадстаўнікамі бізнесу. Мы ўжо наведвалі дастаткова паспяховыя прадпрыемствы ў Навагрудку і Лідзе і бачым, што нашы краіны могуць добра працаваць разам», — сказаў ён.

Вераніка ПУСТАВІТ.
pustavit@zviazda.by

ВАКОЛ МІНСКАГА МОРА...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Як запэўніў мой суразмоўнік, тут будуць створаны камфортныя ўмовы для адпачынку студэнтаў і выкладчыкаў. Будзе і выбар з пражываннем: акрамя асноўнага корпуса, людзі змогуць спыніцца і ў невялікіх летніх доміках.

...Рэстаран «Заслаўе» пабудаваны ў 1976 годзе. Раней сюды немагчыма было трапіць. Але з цягам часу ўстанова стала нерэнтабельнай і яе закрылі. Так і пуставаў некалькі гадоў будынак, пакуль яго з



аўкцыёна не набыло сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Міруар».

— Замест рэстарана тут з'явіцца шматфункцыянальны комплекс: СПА-атэль, басейн, пункт грамадскага харчавання, — тлумачыць дырэктар таварыства Георгій Савіцкі. — Увесці ў дзеянне комплекс плануецца праз два гады. Ужо атрымалі заключэнне на знос старога будынка. У далейшым будзе праведзены тэндэр па выбары падраднай арганізацыі. Будаўніцтва, па папярэдніх разліках, абыдзецца прыкладна ў 7 млн еўра. Інвестар — замежная кампанія.

На базе адпачынку «Парус» мяне сустрэлі вяртаўнікі — два вялікія сабакі. Следам выйшаў Вячаслаў Дварэцкі, камендант.

— Раней база належала дарожнаму ўпраўленню «Белаўтастрада», якую затым расфарміравалі, а будынкі перадалі Аўтадарцэнтру. У сувязі з тым, што база не эксплуатаецца, яе выставілі на аўкцыён, — адзначыў Вячаслаў Казіміравіч.

Разам з тым відаць, што тут падтрымліваюць парадак і чысціню, — домікі пафарбаваныя, газоны дагледжаныя...

На месцы, дзе ў хуткім часе паўстане аграэка-турыстычны аб'ект, кіпіць работа, працуюць людзі, тэхніка. Калісьці тут месціўся закінуты будынак Дома рыбака. Сюды прыежджалі шматлікія аматары рыбнай лоўлі, спыняліся спартсмены падчас летніх збораў. Але драўляная канструкцыя гніла, рушылася. Новы ўласнік яе знёс, пакінуў толькі частку фундаменту. Тут ужо выраслі два корпусы гасцініцы: адпаведна на 8 і 4 камфартабельныя сямейныя нумары. Людзі змогуць парыбачыць, адпачыць на прыродзе, пакаштаваць экалагічна чыстыя прадукты. На тэрыторыі плануецца разбіць агарод, дзе будуць вырошчвацца агародніна, лекавыя травы. Яны будуць выкарыстоўвацца для складання розных кампазіцый гарбаты. Дзеці змогуць азнаёміцца з культурай земляробства.

— Аб'ект належыць закрытаму акцыянернаму таварыству «Белцямаш», — канстатуе дырэктар вытворчага аб'яднання «Рэканструкцыя» Сяргей Нещораў. — Менавіта наша арганізацыя з'яўляецца генеральным падрадчыкам. У чэрвені гэтага года тут плануецца завяршыць усе работы, а першага верасня прыняць наведвальнікаў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ. lazovskaya@zviazda.by